

## ЗВАРОТКІ – НАЗВЫ АСОБ ПАВОДЛЕ ПОЛУ І ЎЗРОСТУ Ў БЕЛАРУСКІХ ГАВОРКАХ

Артыкул прысвеченны разглядзу значнай па колькасці адзінак лексіка-семантычнай групы зваротаў у беларускіх народных гаворках – намінацыям асоб па полу і ўзросту, шырокое ўжыванне якіх тлумачыцца іх важным значэннем у жыцці кожнага чалавека. Да гэтай лексіка-семантычнай групы належаць звароткі, што называюць дзіця, хлопчыка, дзяўчынку, хлопца, дзяўчыну, мужчыну, жанчыну.

Фактычны матэрыял адабраны з “Хрэстаматы па беларускай дыялекталогіі. Цэнтральная зона” [1] і з дыктафонных запісаў дыялектнага маўлення, зробленых супрацоўнікамі аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

**Зварот да дзіцей.** З ліку назваў асоб паводле полу і ўзросту ў ролі зваротка даволі часта выкарыстоўваецца лексема *дзіця* (у мн. л. – *дзеци*), якая абазначае дзіця дашкольнага або малодшага школьнага ўзросту: *А сёння ш Купала, дзеци* (в. Мачулішча, Крупскі р-н, Мінская вобл.). У мове даволі распаўсюджаны звароткі з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі. Гэтыя назоўнікі маюць формы адзіночнага і множнага ліку (*дзетка, дзетко, дзеткі, дзіцятка, дзіцятко, дзетачка, дзетачкі*). З іх дапамогай адрасат імкненца выразіць цеплыню адносін, шчырасць пачуцця да субяседніка: “*Ня можна, дзетка, заўтра*” (в. Хутар, Чэрвенскі р-н, Мінская вобл.). *Ты ш, дзетко, пабудзь яшчэ зь дзень* (в. Нізок, Узденскі р-н, Мінская вобл.). “*Усё, уставайця, дзеткі, уставайця, ідзіця із бацькам у маліну*” (п. Калодзішчы, Мінскі р-н, Мінская вобл.). *Дзіцятка, лезь на печ, чаго ты там?* (в. Ругаец, Стайбцоўскі р-н, Мінская вобл.). *Рабіла, дзіцятко, замалада* (в. Кальчычы, Карэліцкі р-н, Гродзенская вобл.). *А я ў Любушанах жыла, дзетачка* (в. Несцяроўка, Бярэзінскі р-н, Мінская вобл.). “*Дзетачкі, дак што ж у вас такога?*” (в. Хутар, Чэрвенскі р-н, Мінская вобл.). Лексема *дзеткі* ў дыялектнай мове можа ўжывацца са значэннем адзіночнага ліку як зварот да адной асобы: *Ні трэба, дзеткі, ні золата, ні серабра* (х. Красны Лес, Навагрудскі р-н, Гродзенская вобл.). Звароткі *дзіцятка, дзіцятко, дзеткі, дзетачкі, дзеци* выкарыстоўваюцца і ў адносінах да чужых дзіцей і дарослых людзей: *Маўчу, дзіцятка* (в. Нізок, Узденскі р-н, Мінская вобл.). *Усё рабіла, маё дзіцятко: і даяркаю была, і цялятніцаю была, і сторажам была...* (в. Восава, Навагрудскі р-н,

Гродзенская вобл.). Я от таго, як захварэла, **дзеткі**, і нерв стронулі, і мне ўсё ў пальцы калола (х. Красны Лес, Навагрудскі р-н, Гродзенская вобл.). *I сёння, дзетачкі, жывуць, госпадзі правы* (в. Лешня, Капыльскі р-н, Мінская вобл.). Дык бацюшка кажа: “Чалавека ўбіць грэх, **дзеці**, а есьці можна” (в. Хутар, Чэрвеньскі р-н, Мінская вобл.).

Асоб мужчынскага полу малодшага ўзросту называюць **хлопчык**, **хлапчынка** (у мн. л. – **хлопчыкі**): “**Мой ты хлопчык**, давай зъезьдзім паd Стары Пруд” (в. Хутар, Чэрвеньскі р-н, Мінская вобл.).

– **Хлопчыкі**, памажыце-ка мне (в. Дзяніскавічы, Ганцавіцкі р-н, Брэсцкая вобл.). У размове з маленькой дзяўчынкай да яе звяртаюцца словамі **дзевачка**, **дзяўчынка** (у мн. л. – **дзяўчаткі**): *A сын іх жсанаты, дзевачка, дваццаць адзін год* (г. Узда, Уздзенскі р-н, Мінская вобл.). – **Дзяўчынка**, прынясі вадзічкі (г. п. Зэльва, Зэльвенскі р-н, Гродзенская вобл.). *Некалі, дзяўчаткі, я хадзіла ў школу* (в. Ругаец, Стайбцоўскі р-н, Мінская вобл.).

**Зварот да маладых людзей.** Пры звароце да дарослага хлопца выкарыстоўваюцца назоўнікі **хлопец**, **маладой чалавек**: *Я павярнулася: – Хлопец, колькі ўжэ часоў?* (в. Лешня, Капыльскі р-н, Мінская вобл.). *Аткрываюцца дзьверы:* “**Маладой чалавек**, просім на прыём” (в. Лешня, Капыльскі р-н, Мінская вобл.). Пры звароце да некалькіх асоб мужчынскага полу маладога ўзросту выкарыстоўваецца назоўнік **хлопцы** ў форме множнага ліку: *Я сваім хлопцам кажу: “Хлопцы, я аблажсу кірпічом”* (в. Лешня, Капыльскі р-н, Мінская вобл.).

У размове з дарослай незамужнай дзяўчынай да яе звяртаюцца словамі **дзеўка**: *Гэта чэсна, дзеўка* (в. Дзяніскавічы, Ганцавіцкі р-н, Брэсцкая вобл.). Пры звароце да групы асоб жаночага полу маладога ўзросту выкарыстоўваюцца назоўнікі ў форме множнага ліку **дзяўчата**, **дзеўчата**, **дзеўчата**, **дзеўкі**, **дзяўкі**: “**Дзяўчата**, будуць паліць *Прыстромы сёння*” (в. Прыстрамы, Смалявіцкі р-н, Мінская вобл.). *От, дзяўчата, як мне было іх выкінуць* (в. Лешня, Капыльскі р-н, Мінская вобл.). *Дзеўчата, падыдзіце, мы хочам з вами пагаварыць* (в. Сверынава, Стайбцоўскі р-н, Мінская вобл.). *“Дзеўчата, давай, памагай!”* (в. Грозава, Капыльскі р-н, Мінская вобл.). *“Дзеўкі, такога ня будзе, не”* (в. Хутар, Чэрвеньскі р-н, Мінская вобл.). – **Дзяўкі, памажыце нам!** (в. Ганцавічы, Ганцавіцкі р-н, Брэсцкая вобл.).

У ролі зваротка ўжываецца назоўнік са значэннем зборнасці **маладзёш**, які абазначае групу хлопцаў або групу хлопцаў і дзяўчат: – *Ну як, маладзёш, пагрээмся?* (в. Дзяніскавічы, Ганцавіцкі р-н, Брэсцкая вобл.).

**Зварот да людзей сталага ўзросту.** Да дарослага чалавека мужчынскага полу ў дыялетнай мове звяртаюцца словамі **мужчына**,

муічына (да групы асоб – *муічыны, мужыкі*): – *Ціха, мужыкі...* (в. Ганцавічы, Ганцавіцкі р-н, Брэсцкая вобл.). – *Мужыкі, ну што вы робіця тут?* (в. Дзяніскавічы, Ганцавіцкі р-н, Брэсцкая вобл.).

Для называння дарослай асобы жаночага полу ў звычайнай размове ўжываюцца звароткі *жанчынка, баба* (у мн. л. – *жанчынкі, бабы*): – *Жанчынка, вы доўга сядзеце?* (г. Узда, Уздзенскі р-н, Мінская вобл.). “*Баба, строй стол!*” (в. Хутар, Чэрвенскі р-н, Мінская вобл.). Словам *баба* можа звяртацца муж да жонкі: “*Баба, я п'яны, я табе нічога ні памагу*” (в. Сноў, Нясвіжскі р-н, Мінская вобл.). Назвы асоб па полу і ўзросту з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі паказваюць на цеплыя адносіны да адрасата: “*Бабачка, ты ўжэ ні бойся*” (х. Красны Лес, Навагрудскі р-н, Гродзенская вобл.).

Назвы асоб паводле полу і ўзросту могуць уваходзіць у склад развітага зваротка, які выражаецца дзвёром і болей самастойнымі часцінамі мовы. Развіты зваротак дае больш поўную хараکтарыстыку асобе, чым неразвіты, ужываецца з мэтай дасягнення большага эффекту ўздзеяння на субядніка і забяспечвае жаданую танальнасць выказвання: *Aх, мае вы дзеткі, мае вы мілые, што тутака гадаў* (х. Красны Лес, Навагрудскі р-н, Гродзенская вобл.). *Тут пражыла, мне ні было калі, мае вы роднінкіе дзеткі* (п. Калодзішчы, Мінскі р-н, Мінская вобл.). Для ўзмацнення эмацыянальнасці выказвання ўжываюцца паўторныя звароткі: “*Дзеци, дзеци, што и вы будзеце тут прападаць*” (в. Прыстрамы, Смалявіцкі р-н, Мінская вобл.).

Аналіз фактычнага матэрыялу паказаў, што ў дыялектнай мове намінацыі асоб паводле полу і ўзросту шырока выкарыстоўваюцца ў функцыі зваротка. Гэтыя назвы падзяляюцца на трох ўзроставых катэгорый: 1) зварот да дзяцей; 2) зварот да маладых людзей; 3) зварот да людзей сталага ўзросту. Пры звароце да адной асобы ўжываюцца назоўнікі мужчынскага або жаночага роду адзіночнага ліку, пры звароце да групы асоб выкарыстоўваюцца назоўнікі ў форме множнага ліку або зборныя назоўнікі. Даволі распаўсюджанымі з’яўляюцца звароткі з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі, ужыванне якіх сведчыць аб шчырых, цёплых, прыязных адносінах да адрасата. Развітыя звароткі дапамагаюць больш поўна выявіць адносіны адрасанта да субядніка, служаць для ўзмацнення вобразнасці і экспрэсійнасці выказвання.

## ЛІТАРАТУРА

1. Хрестаматыя па беларускай дыялекталогіі. Цэнтральная зона / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; уклад. В. Д. Астрэйка [і інш.], навук. рэд. Л. П. Кунцэвіч, В. М. Курцова. – Мінск: Беларус. Навука, 2009. – 529 с.